

Д 8 КБ 9
Пролетары ўсіх краін, единіцеся!

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

ОФІЦІН КОСАУСКАГА РЫКЛОНІЧ ВЫКАНКОМА РАЙСОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ

51 (71)

ПУНДЗЕЛЯ, 16 снежня 1945 г.

Цана 15 коп.

ВІДДАШЭННЕ

Выканакаўчага Камітэта Косаўскага раённага Совета дэпутатаў працоўных

Аб утварэнні выбарчых участкаў па выбараў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей па Косаўскуму раёну Брэсцкай обласці *)

На падставе артыкулаў 27, 28, 29, 30 і 34 „Палажэння аб выбараў у Вярхоўны Совет СССР“ Выканком райсовета дэпутатаў працоўных рашчыту стварыць наступную выбарчыя участкі па выбараў у Совет Союза і Савет Нацыянальнасцей:

Івацэвікі выбарчы ўчастак № 100 (цэнтр—гарадскі пасёлак Івацэвічы. Памяшканне клуба лесазавода № 13).
Г. п. Івацэвіч.

Нехачаўскі выбарчы ўчастак № 101 (цэнтр—в. Нехачава Тощаўскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Нехачава, Серадава і Зацішина Гонічаўскага сельсовета.

Косаўскі выбарчы ўчастак № 102 (цэнтр—г. Косаў. Памяшканне горсовета).

Населенныя пункты: г. Косаў, в. Старожоўщына Сенькевіцкага сельсовета.

Выбарчы ўчастак пры Косаўскай бальніцы № 103 (цэнтр—гор Бальніца).
Косаўская бальніца.

Выбарчы ўчастак пры раённым дому інвалідаў № 104 (цэнтр—Дом інвалідаў).

Дом інвалідаў.

Ёдчыцкі выбарчы ўчастак № 105 (цэнтр—в. Ёдчыкі Альбінскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Ёдчыкі, Альба, Верашкі, Кулляшы, Ятве́зь, Альбінскага сельсовета.

Мілейкаўскі выбарчы ўчастак № 106 (цэнтр—в. Мілейкі Альбінскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Мілейкі, Жэмайдзякі, Альбінскага сельсовета.

Заполенскі выбарчы ўчастак № 107 (цэнтр—в. Заполе Белавіцкага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі За-

*) Друквецца другі раз з напраўкамі.

Старшыня Выканкома Косаўскага райсовета дэпутатаў працоўных Ф. БАРАНАУ.

8 снежня 1945 г. Сакратар Выканкома Косаўскага райсовета дэпутатаў працоўных І. БІЧ.

поле, Белавічы Белавіцкага сельсовета.

Бусіжскі выбарчы ўчастак № 108 (цэнтр—в. Бусіж Бусіжскага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Бусіж, Галішка, Ранкевічы, Галік, Бусіжскага сельсовета.

Сакоўскі выбарчы ўчастак № 109 (цэнтр—в. Сакоўцы Бусіжскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Сакоўцы, Лазаўцы, Гладышы, Даргужы Бусіжскага сельсовета.

Грыўдзенскі выбарчы ўчастак № 110 (цэнтр—в. Грыўда Грыўденскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Грыўда, Харошча, Дубітава, Хадоркі, Була, Грыўдзенскага сельсовета.

Гошчавіцкі выбарчы ўчастак № 111 (цэнтр—в. Гошчава Гошчавіцкага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Гошчава, Хадакі, Корачын, Власаўцы Жытлінскага сельсовета.

Хадакоўскі выбарчы ўчастак № 112 (цэнтр—в. Хадакі Жытлінскага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Хадакі, Корачын, Власаўцы Жытлінскага сельсовета.

Любішчыцкі выбарчы ўчастак № 113 (цэнтр—в. Любішчыцы Любішчыцкага сельсовета. Памяшканне школы).

В. Любішчыцы.

Панкоўскі выбарчы ўчастак № 114 (цэнтр—в. Панкі Любішчыцкага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: в. Панкі Любішчыцкага сельсовета,

в. Халап'я Сенькавіцкага сельсовета

Скуратоўскі выбарчы ўчастак № 115 (цэнтр—в. Скураты Альшаніцкага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Скураты, Альшаніца, Хрышчонавічы, Квасавічы Альшаніцкага сельсовета.

Падстарынскі выбарчы ўчастак № 116 (цэнтр—в. Падстарынь Падстарынскага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Падстарынь, Боркі Падстарынскага сельсовета.

Стайкаўскі выбарчы ўчастак № 117 (цэнтр—в. Стайкі Стайкаўскага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Стайкі, Міхнавічы, Быч, Аўсто Алексейкі, Размеркі Стайкаўскага сельсовета.

Сенькавіцкі выбарчы ўчастак № 118 (цэнтр—в. Сенькавічы Сенькавіцкага сельсовета. Памяшканне школы).

Населенныя пункты: вёскі Сенькавічы, Руда, Юкевічы, Кушніры, Азердо Сенькавіцкага сельсовета.

Яглевіцкі выбарчы ўчастак № 119 (цэнтр—в. Яглевічы Яглевіцкага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Яглевічы, Галенчыцы, Гічыцы, Елкі Яглевіцкага сельсовета.

Воленскі выбарчы ўчастак № 120 (цэнтр—в. Воля Яблонскага сельсовета. Памяшканне сельсовета).

Населенныя пункты: вёскі Воля, Яблонка, Бараны, Зыбайллы Яблонскага сельсовета.

УСЕ СІЛЫ НА ВЫКАНАННЕ ПЛАНА НАРЫХТОЎКІ І ВЫВАЗКІ ЛЕСУ

Выкананне плана лесана-
рыхтоўкі і лесавыязкі 4-га
квартала — аснаўная і адказ-
нейшая задача, якая ва ўсю
вастрэно стаіць, зараз перад
совецкім, партыйным і ком-
самольскім органамі, лесана-
рыхтоўчымі арганізацыямі, не-
перад усімі сялянамі і сялянка-
мі нашага раёна.

Да закінчэння квартала зае-
тапіся зічаныя дні. А план
лесанарыхтоўкі выкананіца 19,4
проц., а лесавыязкі — на 19,1
процентаў. Такое становішча
законна застаўліе біць трывогу. Патрэбны вялікія нама-
ганні ўсіх лесарубаў, ўсіх
возчыкаў, каб распушча выпра-
віць ганебнае адставанне ў
справе лесанарыхтовак. Пат-
рэбна аперачыўнае і штодзён-
нае кіруніцтва справай леса-
нарыхтовак з боку совецкіх,
партыйных і лесанарыхтоў-
чых арганізацый.

Галоўнае, чаго трэба неад-
кладна дабіцца ў даны момант
гэта масавага выхода і
выезда ў лес лесарубаў і воз-
чыкаў, значнага павелічэння
вытворчасці працы на лесасеках
і вывязцы. Нельга пра-
ходзіць міма такіх фактаў, ка-
лі ў сенъкавіцкім лесаўчаст-
ку з-за адсутнасці правільнай
расстановкі рабочай сілы
большасць лесарубаў не вы-
конваюць дзённай нормы вы-
працоўкі. Гэта можна вытлу-
матыць толькі тым, што на
лесасеках Сенъкавіцкага леса-

ўчастка да гэтага часу не
разгорнута соціялістычнае
спаборніцтва, не напулярызу-
юцца выдатныя прыклады
працы лепіх лесарубаў і
возчыкаў раёна.

Асноўным фактам падняц-
ца вытворчасці працы па ле-
санарыхтоўках павінна з'явіц-
ца соціялістычнае спабор-
ніцтва ў часі прадстаячых
выбараў у Вярхоўны Совет
ССР. Лепшыя паказчыкі ў
працы трэба рабіць дастаин-
нем ўсіх лесарубаў і возчи-
каў. Вялікую ролю ў гэтым
пытанні адграцуе пасценіе
газет і баявых лісткі, выпуск
якіх неабходна арганізаваць
на кожнім лесаўчастку, на
лесасеках.

Лесанарыхтоўка і чесави-
язка з'яўліенца зараз важ-
нейшай гаспадарчай падітчы-
най задачай. Крайне трэба
зес для хутчэйшага аднау-
тлення фабрык і заводоў, га-
радоў і вёсак, разбураных ў
час вайны. Пагэтаму ўсе сі-
лы павінны быць маёлізвана-
ны на выкананне плана 4-га
квартала, на датэрміновас вы-
канане плана нарыхтоўкі і
вывязкі лесу ўсяго зімовага
сезона.

Масавым рэшамах работ у
расстаноўкі рабочай сілы
большасць лесарубаў не вы-
конваюць дзённай нормы вы-
працоўкі. Гэта можна вытлу-
матыць толькі тым, што на
лесасеках Сенъкавіцкага леса-

ўчастку з-за адсутнасці правільнай
расстановкі рабочай сілы
большасць лесарубаў не вы-
конваюць дзённай нормы вы-
працоўкі. Гэта можна вытлу-
матыць толькі тым, што на
лесасеках Сенъкавіцкага леса-

ПАРАЕНУ

Комсамольцы вёскі Сенък-
авічы (сакратар першінай ком-
самольскай арганізацыі т.
Лось) абарудавалі памяшкан-
не пад хату-читальню. На
ўвесь першыяд падрыхтоўкі да
выбараў у Вярхоўны Совет
ССР у гэтым памяшканні
будзе памяшчанца агітпункт
Сенъкавіцкага выбарчага
ўчастка.

* * *

У гэтым годзе сялянам і
сялянкам нашага раёна орга-
намі совецкай улады аказана
вялікая дапамога ў набыцці
лесу для адбудовы дамоў і
іншых пабудоў, спаленых або
разбураных нямецка-фашисты-
кімі варажарамі.

Усяго сялянамі атрымана
26.218 кубаметраў лесу. З гэ-
тай колькасці 9596 кубаметраў
атрымалі дэмабілізованыя воі-
ны. Бясплатна адпушчана
14.905 кубаметраў.

* * *

8 сельсоветаў нашага раёна
выканалі і перавыканалі план
бульбанарыхтовак. Так Стай-
каўскі сельсовет выканаў
план нарыхтоўкі бульбы на
109 проц., Бусяжскі — на 108
проц., Сенъкавіцкі — на 107
проц., Грыўдзенскі — на 104
проц., Косаўскі горсавет — на
102 проц., Яблонскі — на 101
процент.

Усяго па раёну на 15 снежня
1945 года план бульбана-
рыхтовак выканан на 97,2 проц.

Працоўныя раёна
рыхтуюцца да выбараў у
Вярхоўны Совет ССР

Вылучэнне кандыдатур у
саставу участковых выбарчых
камісій

СЕНЪКАВІЧЫ. Ва ўсіх ча-
селеных пунктах Сенъкавіцкага
сельсовета адбыліся агульныя
сходы выбарчыкаў, прысвечаныя вылучэнню кандыдатур у саставу участковай
выбарчай камісіі.

На агульным сходзе ў вёс-
цы Сенъкавічы прысутнічала
звыш 200 выбарчыкаў. Упаў-
наважанія сельсовета Шашук
Нікалай Рыгоравіч унёс пра-
панову вылучыць у саставу
выбарчай камісіі кандыдатуру
Хаванская Марыяна
Іларыёна-
віча.

— Таварыш Хаванскі, —
сказаў ён, — з'яўліенца лен-
шым актыўістам нашай вёскі.
Інша ў першыяд польскага па-
наванія ён падноўна змагаў-
ся супроць паноў. У час аку-
піркі рёна немцамі дапама-
гаў партызанам, затым ваяваў
за Совецкую ўладу ў рэдах
Чырвонай Арміі. Ен з чэсцю
апраудае наша давер'е.

Пропанову т. Шашуку пад-
трымалі Крывуша Варвара,
Хаванскі Іван і др.

Усе прысутныя адзінадуш-
на галасавалі за кандыдатуру
т. Хаванскаага.

Сяляне в. Азерцо адзінадуш-
на вылучылі ў саставу Сенъ-
кавіцкай выбарчай камісіі кан-
дыдатуру Дайнік Марыі Іва-
наўны. Тав. Дайнік была чле-
нам участковай выбарчай камісіі ў час выбараў у 1940 г.

Актыўна праішоў сход ся-
лян вёскі Кушніры. Першым
уяў слова сялянін Жэгайла
Владзімір.

— Я пропаную, — сказаў ён — вы-
лучыць у саставу участковай
выбарчай камісіі кандыдатуру
Крывуша Наталы Васіль-
еўны. Тав. Крывуша дастой-
на нашага давер'я, як чесная і добрасумленная грамадзянка.
Іна датэрмінова разлічылася
з дзяржавай па ўсіх відах
плацяжоў.

Пропанова т. Жэгайла была
адзінадушна прынята ўсімі
присутнымі.

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГРАМАДЗЯН СССР

Першая дэкларацыя правоў народаў Расіі была напісана таварышам Сталіним праз тыдзень пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў лістападзе 1917 года. Гэта дэкларацыя абвініла асноўныя прынцыпіі правоў совецкіх грамадзян: роўнасць і суверэнітэт народаў, права народаў на самаўзначанне аж да адзінства, адгена ў іх і ў іх нацыянальных і рэлігійных прывілегій і аблежаванні і свабоднае развіціе ў іх нацыянальных меншасцей і этнаграфічных груп.

Гэтыя вялікія прынцыпіі першай дэкларацыі правоў народаў поўнасцю ажыцеўлілі совецкай уладай, распісаны і запвержданы самай демакратычнай у свеце Сталінскай Кансстытуцыяй.

Правы совецкіх грамадзян зыхбдаюць і самой сутнасці соцыялістычнага ладу. Ніякая іншая дзяржава, акрамя совецкай, не магла бы прадаставіць народаам такія права. Гэта немагчыма пры капіталізме, дзе прилады і сродкі вытворчасці з'яўляюцца прыватнай уласнасцю меншасці людзей, дзе ўзаконена эксплуатацыя чалавека чалавекам.

Грамадзяне СССР маюць права на працу. Соцыялістычная сістэма народнай гаспадаркі ў нашай краіне канчаткова і назаўсёды ліквідавала бесправацце. Кожнаму совецкаму грамадзяніну гарантуюцца атрыманне работы з аплатай у адпаведнасці з колькасцю і якасцю працы.

Праца ў нашай краіне стала справай чесці, доблесці і геройства. Совецкі ўрад устанавіў вышэйшое званне Героя Соцыялістычнай працы, якой прысвойваецца за асобыя заслугі на працоўным фронце, устанавіў медаль за доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне. Усім вядома якой павагай карыстаюцца ў нас навагары працы—стахановцы.

Грамадзяне СССР маюць права на адпачынак. Гэта права забяспечваецца ўвядзеннем для пераважнай большасці працоўных восьмігадзіннага рабочага днія, увядзеннем для рабочых і служачых штогодняга адпачынка з захаваннем зарплаты, працоўнага дапамоги многадзетнім мацерам і мацерам-адзіночкам, цырковая сетка радзільных дамоў, дзіця-

чытальніем у распараджэнне працоўных піярок, сеткі дамоў адпачынку, санаторій, клубаў.

Гэта не матчыма пры капіталістычнай сістэме, дзе над міцнамі рабочых і служачых вільць нагроза бе працы, дзе гаспадар прадырэмства зацікліліся толькі ў том, каб болезні выпенуць а эксплуатуемых ім рабочых.

Грамадзяне СССР маюць права на матэрияльнае забяспечэнне ў старасці і ў віці падсу страты працэздольнасці. Гэта права забяспечана соцыялістичнім страхаваннем рабочых і служачых за кошт дзяржавы, бесплатным лячэннем у боліницах і на курортах. Асабіца ярэле выражэнне ажыцоўшоў гэты аргумент Сталінскай Кансстытуцыі ў той візарнай дапамозе, якую аказвае совесці ўрад інвалідам Айчыннай вайны і сем'ям загінувших франтавікоў.

Грамадзяне СССР маюць права на асвету. Урадам СССР уведзена ўсегульнае начатковое навучанне. Гэта права ажыццяўляецца бе платнасцю навучання, сістэмай дзяржаўных стипендый, большасці студэнтаў, правам навучання на сваёй роднай мове.

Жанчыны складаюць палавіну чалавецтва. Аднак, у капіталістычных краінах жанчына пазбаўлена агульнаграмадскіх правоў. Толькі Сталінская Кансстытуцыя забяспечвае поўнае раунапраў мужчын і жанчын.

Совецкая жанчыны прымаюць актыўны ўдзел ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадскага палітычнага жыцця краіны. Жанчына—парком, член урада—у час звычайнай з'явы, дастатковая сказаць, што 189 жанчын з'яўляюцца дэпутатамі Вярхоўнага Савета СССР.

Роўнапраёне жанчын забяспечваецца роўнай аплатай за працу, правам на працу, асвету, адпачынак, выбарчым правам. Совецкая дзяржава аказвае вялізарную дапамогу жанчынамацеры (водпускі па цяжарнасці з захаваннем зарплаты, матэрыяльная дапамога многадзетнім мацерам і мацерам-адзіночкам, цырковая сетка радзільных дамоў, дзіця-

чых ясляў і садоў). Многадзетнія мацеры адзначаюцца ўрадамі ўзнагородамі.

Сталінская Кансстытуцыя забяспечвае роўнасць нацый. Якое-б пі было аблежаванне або пефаті ў правах грамадзян на нацыянальную прынікаванію краінца законам, як дзяржаўнае злачынства

Правы совецкіх грамадзян не толькі абвешчаны ў нашай Кансстытуцыі, але забяспечаны ў заходаўчым парадку, гарантыраваны матэрияльнымі сродкамі. У гэтам і заключаецца асаблівасць і жывітвортая дзейнасць Сталінскай Кансстытуцыі.

Кансстытуцыя СССР прадастаўляе кожнаму грамадзяніну свабоду совесці. Царква ў нашай краіне аддзелена ад дзяржавы і школа ад царквы. Законам прызнаецца права кожнага грамадзяніна ў адпраўленні рэлігійных абрадаў і свабоды рэлігійной пропаганды.

Свабода совесці гэта права кожнага грамадзяніна прызнаць любую з рэлігій або не прызнаць ніякай рэлігіі.

Толькі ў СССР грамадзянам забяспечваецца поўная свабода совесці. Грамадзяне, якія да верасня 1939 года жылі ў панской Польшчы, памятаюць, што там, напрыклад, каб папасці на дзяржаўную службу нават пісарам, трэба было абавязкова быць каталіцкага веравызнання. У многіх буржуазных краінах, дзе фармальная прызнаецца свабода совесці, забараняецца вучэнне Даргіна аб паходжанні жыцця на зямлі, забараняецца пад тым предлогам, што яно супярэчыць бібліі.

Грамядзяням СССР гарантуюцца свабода слова, свабода друку, свабода сходаў і мітынгаў, свабода вулічных шэствій і дэманстрацый. Гэтыя права грамадзян забяспечаны прадастаўленнем у распараджэнне працоўных велізарнай колькасці друкарняў, запасаў паперы, грамадскіх будынкаў, вуліц, сродкаў сувязі і іншых матэрияльных сродкаў, неабходных для ажыццяўлення гэтых правоў.

(Працяг на 4-й стар.).

Правы і абавязкі грамадзян СССР

(Працяг)

Як ажыцца ўлада свабода друку дастаткова яскрава гавораць тэкті лічбы: толькі ў нашай рэспубліцы выходзіць дзеяць рэспубліканскіх газет і пяць часопісаў, 11 абласных і 170 раёных газет, тысячны насценныя газет. Дзяржаўнае выдавецтва Беларусь за 10 месяцаў 1945 года выпусціла каля двух мільёнаў экземпляраў кніг. Мільёны совецкіх людзей не толькі чытаюць газеты, але і прымаюць у іх актыўны ўдзел у якасці карэспандэнтаў.

Грамадзянам СССР забяспечана права аб'яднання ў прафесіяльнія саюзы, кааператывы, арганізацыі моладзі, абаронныя, культурныя і науковыя арганізацыі. Наибольш перадавая і свядомная грамадзяніне СССР аб'едноўваюцца ў перадавым атрадзе працоўных — ВКП(б).

Сталінскай Канстытуцыйной прадстаўле грамадзянам СССР самая вялікая права і свабоды. Аднак разам з гэтым яна ўкладае на іх і грамадзянскія абавязкі.

Грамадзянін СССР павінен строга захоўваць Канстытуцию СССР, выконваць свята совецкія законы. У гэтым адзін з важнейших абавязкаў совецкага грамадзяніна.

Соцыялістычная ўласнасць, з'яўляецца асновай совецкага ладу, асновай багацця і малутніці краіны, кропіцай паліпшэння матэрыяльнага дабрабыту працоўных.

Кожны грамадзянін СССР абавязан захоўваць і ўмацоўваць грамадскую соцыялістичную ўласнасць, можыць ясчэй і стараннай працай. Асобы, якія раскрадваюць, або знішчаюць грамадскую соцыялістичную ўласнасць, з'яўляюцца ворагамі народа.

У Сталінскай Канстытуцыі запісана:

„усеагульны воінскі абавязак з'яўляецца законам“.

„Воінская служба ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі прадстаўляе ганаровы абавязак грамадзян СССР“. (Артыкул 132).

Партія Леніна—Сталіна выхавала ў наўмы народзе са мае, свішчэннае пачуцце—совецкі патріятызм, любоў да сваёй соцыялістичнай Айчыны. Смеласць і адвагу, чеснасць і ўдланасць сваёй Радзіме, совецкаму ўраду, партыі і вялікаму Сталіну—воесь аснаўная якасці совецкіх людзей.

Вялікая Айчынная вайна была выпрабаваннем для наўшага народа на гэтую якасці. Совецкі народ з гонарам вытрымаў баявы экзамен і вішаў з гэтай вайны пераможцам. Грамадзяніне СССР свята выканалі свой грамадзянскі абавязак па абароне сваёй бацькаўшчыны і гэта забяспечыла нам перамогу над фашысткай Германіяй і Японіяй.

І. Крыскавец.

ЗАЦІМНЕННЕ МЕСЯЦА

19 снежня адбудзеца поўное зацімненне месяца. Яно будзе паглядзіцца ў Еўрапейскай частцы СССР. Пачатак яго будзе відаць і ва ўсходній частцы краіны.

У Маскве зацімненне (уступленне месяца ў поўцене) пачненца ў 2 гадзіны 38 хві-

лін, поўнае зацімненне—у 4 гадзіны 40 хвілін, момант найбольшай фазы—у 5 гадзін 20 хвілін. Яно будзе прадаўжацца 5 гадзін 24 хвіліны.

Астрономы рыхтуюцца наглядаць зацімненне месяца. Асобныя фазы яго будуть зафіксаваны на фотаплёнку.

ДАЛАМОГА МНОГАДЗЕТНЫМ і АДЗІНОКІМ МАЦЯРАМ

У 1945 годзе аддзелам дзяржавнага дзяржавнага апшырокома райсовета дэпутатаў працоўных многадзетным і адзінокім мацярам выплачана 403.391

рубель, дзяржаўцай дзяламогі 31 многадзетная маці працоўных многадзетным і адзінокім мацярам выплачана 403.391

Рыктуюся да выбараў

10 лютага—дзень выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Для мяне, як і для ўсіх грамадзян заходніх абласцей Беларусі гэта дата вельмі дорага. Мы будзем выбіраць вархоўны орган нашай народнай улады, мы будзем галасаваць за працтавінкоў народа—лениных сыноў і дочак нашай радзімы. Мы на спрэве будзем ажыццяўляць вялікія дэмакратичныя прынцыпы Сталінскай Канстытуцыі і совецкага выбарчага закона.

Пріпамінаюца апошнія выбары ў польскі сейм у 1932 годзе. Гэта былі не выбары, а саме сацраўднае палітычнае насліле над намі. Мы не ведалі за каго галасаваці. Нам давалі нумары і сілай гналі да выбарчых уриш.

Не ваша справа за каго будзем галасаваць,—гаварыў солдат, выгнаны на шыя выбары,—каго памі назначылі той і будзе, а ваша задача іспі і апушціць нумары.

А між іншым польскія паны на ўсё горла крычалі аб дэмакратіі. Толькі іх дэмакратія базіравалася на вісліпах і бізунах. У апошні час яны закрылі ўсе беларускія школы і забаранілі нашу родную мову.

Зараз я роўнапраўны грамадзянін Совецкага Саюза. Рыхтуючыся да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, я вічуаю Сталінскую Канстытуцию і Палажэнне аб выбарах. Я з'яўляюся літаратарам у сваёй вёсцы. На занятках гуртка растлумачваю сваім аднасельчанамі права і абавязкі грамадзян СССР, чытаю артыкулы з газет, агітую за дастойную сустэрчу дня выбараў.

І. Кухцяня, агітатор
в Сенкавічы.

Адказны рэдактар А. П. РУДОЙ

Грамадзянін Апішчык Канстанцін Дмитрыевіч, які пражывае ў в. Була Грыўдзенскага сельсавета Косаўскага раёна, узбуджае справу аб разводзе з сваёй жонкай Апішчык Марыей Карпаўнай, якая пражывае ў в. Була Грыўдзенскага сельсавета.

Справа будзе слухацца ў народным судзе Косаўскага раёна.

КОСАЎСКІ НАРСУД.